

Совецкая Беларусь

ОРГАН ЦК КП(б) БЕЛАРУСІ, СОЎНАРКОМА
І ПРЕЗІДУМА ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР

№ 31
(7592)
НЯДЗЕЛЯ
27
ЛЮТАГА
1944 г.

Цена 20 кап.

Па-ваеннаму аднаўляць МТС!

Нямецка-фашысцкі заходнікі разбурылі нашы машынна-трактарныя станцыі, абраўвалі іх дашэнту.

Ліквідаваць вынікі гаспадарання немцаў, па-ваеннаму аднаўляць машынна-трактарныя станцыі ў вызваленых ад ворага раёнах — гэта адна з важнейшых, першачарговых задач. Ад яе па-спяхавага вырашэння ў значнай ступені будзе залежыць далейшае організацыйна-гаспадарческое ўмацаванне калгасаў. Таму неабходна рабіць усё дзеля таго, каб кожная МТС вызваленых раёнаў хутка залечвала раны, напесенныя нямецкімі бандытамі, і правільна наладжвала сваю гаспадарку.

Цэнтральны Камітэт ВКП(б) і Сойнікком Саюза ССР аказваюць беларускаму народу ў гэтым вялікую дапамогу. У вызваленых раёнах Гомельскай, Палескай, Магілёўскай і Віцебскай абласцей авозяцца сотні трактараў, многа прычэннага інвентара, неабходны інструменты, гаруче і змазчныя матэрыялы.

Задачы кіраўнікоў МТС і зяельных органаў заключаюцца ў ўсіх, каб з большай эфектыўнасцю прымяніць у гаспадарцы гэту дапамогу дзяржавы і разам з тым зменіць шырокі і энергічны выкарыстоўваць мясцовыя рэсурсы і агчымасці. Рад МТС, кіраўнікі правільна ацанілі сучасную бстаноўку, дабіліся добрых вытворчых паказчыкаў. Так, у Клявіцкай, Касюковіцкай, Медніцкай, Доўскай і іншых машынна-трактарных станцыях сваі сіламі і сродкамі сабралі і адрамантавалі трактары, якія ўдаюцца захаваць ад немцаў.

Аднак, агульны ход аднаўлення машынна-трактарных станцый здавальняючы. Многія МТС аднаўляюцца марудна. Так, у Хомскай і Бялыніцкай МТС, агліёўскай абласці, пават не выступілі да рамонту трактараў. Вялікіх падзказных задачаў стаіць зараз перед кожнай машынно-трактарнай станцыяй. Наблізілася вясна — самая тарацаяра сельскагаспадарчага года. МТС павінны прыйті да ўсіх ўсебакова падрыхтаванымі, аказаць калгасам найбольшую дапамогу.

Імаганіяў, руплівасці патрабуе калектыў МТС збор і рамонт сельскагаспадарчых машын, інштара. Треба старанна абледзіць сілы і прыняць меры, каб сабраць усе трактары і ін-

шыя машыны, а разам з тым неадкладна прыступіць да іх рамонту. Ініцыятыва, энергія рамонтнікаў і правільная арганізацыя працы будуть рашаць поспех гэтай справы.

Самая сур'ёзная ўвага павінна быць надана падрыхтоўцы кадраў. З гэтай мэтай зараз пры кожнай МТС створаны курсы трактарыстаў.

Аднак сігналы з месца сведчаць аб тым, што не ўсюды курсам трактарыстаў падаецца належная ўвага. У Закружаўскай МТС, Веткаўскага раёна, у Шрапойскай МТС не створаны самыя элементарныя ўмовы для павучання. Адсутнічаюць папера і алоўкі, памяшканні для вучобы.

Неабходна таксама прыняць меры да таго, каб усе спецыялісты, якія працујуць зараз на іншых работах, былі неадкладна вернуты ў МТС.

Многае трэба зрабіць, каб усё бакова падрыхтавацца да прыёмкі трактараў з іншых абласцей Савецкага Саюза. Перш за ўсё трэба дабіцца ўзорнай працы майстэрні. Важна нарыхтаваць дастатковы запас дробнага інструменту.

Наперадзе вялікая праца падаўніцтву. Машынна-трактарныя станцыі вызваленых раёнаў да вясны 1944 года павінны адрамантаваць і пабудаваць 50 кантактор, 90 жылых дамоў і 90 памяшканніў для машын. Гэта патрабуе ад кіраўнікоў МТС і рабочых асаблівага напружання ў працы. Трэба неадкладна стварыць рамонтнія брыгады, падрыхтаваць будаўпічы матэрыял і эфектыўна скрыстоўваць кожны дзень зімовага часу.

Шырокая разгортваючы масава-палітычную работу, соцыялістычнае спаборніцтва паміж рабочымі, паддакваючы правільную і чоткую арганізацыю працы, калектывы МТС могуць і абавязаны па-ваеннаму аднаўляць сваю гаспадарку.


Аднаўленне машынна-трактарных станцый — важнейшая дзяржаўная задача і яна павінна быць вырашана ў самы бліжэйшы час. Гэтага патрабуюць інтарэсы соцыялістычнай сельскай гаспадаркі, гэтага патрабуюць інтарэсы дзяржавы і фронта.

Рыхтуюцца да сплаву

МОЗЫР. (Наш кант.) На Пасіце аднавіла сваю працу абласцная сплавная кантрора. Арганізацыя сплавнай участкі — Лельчицкі, Нараўлянскі, Капаткевіцкі.

На ўчастках прыступлена да збору якараў, тросяў, распачата нарыхтоўка рэквізіту.

Аднаўляюцца майстэрні мота-



Няма сумнення ў тым, што совецкі народ і надалей сваёй герайчнай працай і напружаннем усіх сваіх намаганняў забяспечыць бесперапынны рост вытворчых сіл краіны для хутчэйшага і канчатковага разгрому нямецка-фашысцкіх заходнікаў.

І. СТАЛІН.

Масква, Кремль

таварышу СТАЛІНУ

Дарагі Іосіф Вісарыёнавіч!

Вам, вялікаму палкаводцу, мудраму правадыру і настаўніку, лепшаму другу беларускага народа, сход гомельскага абласнога і гарадскога партыйнага актыва, якія сабраўся для аблеркавания чарговых задач работы абласной і гарадской партарганізацій, шле сваё пісьмае прывітанне.

Нашы сэрцы поўны пачуцця бязмежнай любві і ўзячнасці Чырвонай Арміі і Вам, ле Вярхоўнаму Галоўнаму камандуючаму, за вызваленіе гарадоў і вёсак нашай обласці ад нямецка-фашысцкіх акупантў.

Больш двух год разбойнічалі нямецкія заходнікі ў нашай обласці. Дым пажараў ахутаваў нашы гарады і вёскі, крывёю палівалася родная зямля. Руйнамі, шыбеніцамі пакрыліся вуліцы. Ахоплены звярынай злосцю, вораг расстрэльваў, вешаў, спальваў мінае насельніцтва — старых, жанчын, дзяцей. У канцэнтрацыйных лагерах — гэтих фабриках смерці — голадам і жорсткім катаваннямі нямецкія заходнікі зіпчылі дзесяткі тысяч павінных чалавек.

Шартыраны нашай обласці зіпчылі дзесяткі тысяч павінных чалавек. Яны гнаді тысячи совецкіх людзей на хуткае вызваленіе ад нямецкага гнёту.

Партызаны нашай обласці зіпчылі дзесяткі тысяч павінных чалавек. Яны гнаді тысячи совецкіх людзей на хуткае вызваленіе ад нямецкага гнёту.

З гордацю мы называем імяны пашых славных большэвікоў Герояў Савецкага Саюза таварышаў Барыкіна, Кожара, Ісаачанку, Котчанку.

Цяпер, калі крывавы жах для працоўных нашай обласці мінуў назаўсёды, усе свыя сілы мы наўкіруем на аднаўленне нашых калгасаў, соўгасаў, МТС, нашай соцыялістычнай працьвавасці, на стварэнне нармальных умоў жыцця.

Працуе ўжо чыгуначны вузел, прыкладзені звыш 400 кілометраў чыгуначных шляхоў, пабудавана 96 мастероў. Штодзённа да лініі фронта ідуць эшелоны ўзбраенія, боепрыпасаў, будаўнічых матэрыялаў, харчавання. Установлены прымы пасажырскі рух паміж Гомелем і нашай роднай Масквой.

У горадзе і обласці працуе ўжо 83 працоўныя сілы на бытавому абслугоўванні насельніцтва. Аднаўляюцца і рыхтуюцца да пуску 13 буйных працьвавасці прадпрыемстваў.

Калгаснікі і калгасніцы з наўкіннем узяліся за аднаўленне калгасаў. Дзейна рыхтуецца да Сталіну!

Прынята на сходзе партыйнага актыва Гомельскай обласці 18 лютага 1944 года.

веснавой сіёбы 761 калгас. Рыхтуецца да сіёбы цыгавая сіла, інвентар, ствараючы запасы кармоў, гарутага і смазачных матэрыялаў.

Калгаснае сялянства нашай обласці здало ў фонд Чырвонай Арміі 398.211 пудоў зерня і 234.561 цэнтнеру бульбы. Прададна дзяржаве 26.105 пудоў зерня і 137.799 цэнтнераў бульбы.

Дзверы совецкіх школ зноў адчинены для нашых дзяцей.

Радыё на вуліцах і кватэрах прыносіць нам радасныя весткі аб новых і новых перамогах Чырвонай Армії. Працуецца пошта, тэлеграф і кінетатры.

Мы ведаем, што наперадзе яшчэ многа і многа працы. Ад нас патрабуецца адно — не пакладаючы рух працаваць над адраджэннем обласці.

У барацьбе за аднаўленне мы адчуваєм настомнную дапамогу большэвіцкай партыі, нашай дзяржавы, брацкую дапамогу ўсяго совецкага народа.

Мы запэўнівам Цэнтральны Камітэт Усесаюзной Комуністычнай Партыі (большэвікоў), Вас, дарагі наш правадыр і настаўнік, што Гомельская абласная партыйная арганізацыя прыкладзе ўсе сілы да таго, каб узяць з руін і папяліпчаў нашы гарады і вёскі.

Выканаем праграму будаўнічых і аднаўленчых работ. На прыкладу сталінградцаў, арганізуем добраваховны будаўнічы брыгады з рабочых, служачых, хатніх гаспадаў, школьнікаў, каб кожны мог удзельнічаць у адраджэнні роднага горада і обласці.

Мабілізуем калгаснікаў на своечасовую падрыхтоўку да веснавой сіёбы, каб хутка і добра правесці яе, вырасціць на калгасных паліях высокі ўраджай і своечасова ўбранца яго, даць Чырвонай Арміі больш працуктаў харчавання, воінскія, абутику. Аддадзім усе сілы для таго, каб паскорыць час канчатковага разгрому гітлераўскай Германіі!

Слава герайчай Чырвонай Арміі, якая вызваляе совецкую зямлю ад фашысцкай ногагі!

Слава вялікай партыі Леніна — Сталіна — арганізатору і натхніцлю перамог над нямецкімі заходнікамі!

Слава вялікаму нашаму працадыру, мудраму настаўніку, геніальному палкаводцу таварышу Сталіну!

Ад Совенкага Інформбюро

АПЕРАТЫЎНАЯ ЗВОДКА ЗА 26 ЛЮТАГА

На працягу 26 лютага на ПСКОУСКІМ напрамку нашы войскі, працягваючы развівашаца наступленне, авалодалі горадам і вялікай чыгуначнай станцыяй ПОРХАУ, раённым цэнтрам Ленінградской області і чыгуначнай станцыяй НАВАСЕЛЛЕ, а таксама з баямі занялі больш 100 другіх насялёных пунктаў, у тым ліку КАЛЯДУХА, ІВАНАУЩЧЫНА, ЯЛЕВІЦЫ, КРАСНАЯ МАЛАХАУНА, ЯНКІНА, ГУСЛІ, ПАДАКЛІННЕ, ПАЛЯНЫ, ЗАХАННЕ, ЦІМОНАВА.

На заход і на паўднёвы заход ад горада ХОЛМ нашы войскі з баямі працоўваліся наперад і авалодалі раённым цэнтрам Калінінскай області і вялікай чыгуначнай станцыяй ЛОКНЯ, а таксама з баямі занялі больш 150 другіх насялёных пунктаў і сярод іх вялікія насялённыя пункты ЧЫХАЧСВА, ШЫЛАВА, БАЛЬШЫЯ ЛЯДЫ, УЦЕХІНА, МАРОЗАВА, ПРАКОПІНА, СЯРГЕЕУСКАЯ, СМЯТЫНА і чыгуначныя станцыі ПЛАТАВЕЦ, ЧЫХАЧОВА, АШАВА, ЛАЗАВІЦЫ, СУШЧАВА, ЗАГОСКІНА, ЦІГОШЧЫ, СТРЫМОВІЧЫ. Нашымі войскамі поўнасцю ачышчана ад праціўніка чыгуначныя станцыі НОВАСАКОЛЬНІКІ.

На паўночны заход і на заход ад НОВАСАКОЛЬНІКІ нашы войскі вялі наступальныя баі, у ходзе якіх занялі больш 60 насялённых пунктаў, у тым ліку ВАСІЛЁВА, ПАДДУБ'Е, ГРЫЖАВА, СУВОРАВА, СУШЧИНА, МАНУКОВА, УСТРУГІ, ЗАХОДЫ і чыгуначныя станцыі МАЕВА, УСТРУГІ.

На другіх участках фронта—пошукі разведчыкаў.

На працягу 25 лютага нашы войскі на ўсіх франтах падблізі знішчылі 36 нямецкіх танкаў. У паветраных баях і агнём зямельнай артылерыі здзіта 39 самалётаў праціўніка.

На пабудову танкаў „Адказ Рэчыцы“

РЭЧЫЦА. (Наш кар.). У горадзе і на раёну шырока разгарнуўся патрыятычны рух па збору сродкаў на пабудову танкавай калоны «Адказ Рэчыцы». Ужо сабрана калія паўтары мільёны рублёў. Ініцыятарам гэтага патрыятычнага руху ў рабе з'явіўся калгас «Ленінскі шлях», Бязуеўская сельсовета, які ўнёс 70.000 рублёў на пабудову танкаў «Адказ Рэчыцы». Днямі калгаснікі і калгасціцы гэтай сельгасарцелі атрымалі ад таварыша Сталіна тэлеграму з падзякай.

Збор сродкаў у калгасе працягваецца. Тут ужо сабрана 320.000

рублёў. Калгаснікі арцелі «Ленінскі шлях» звярнуліся да ўсіх калгаснікаў з заклікам паследваць іх прыкладу і сваімі працоўнымі зберажэннямі дапамагчы Чырвонай Арміі ў разгроме праектных нямецка-фашистскіх акупантаваў.

Старшыня Бязуеўскага сельсвета Сямён Еўдачэнка ўнёс на сваіх зберажэнняў на пабудову танка 40.000 рублёў, старшыня калгаса Васіль Васілец—33.000, калгаснік Цімох Касцяноў—5.000 рублёў.

Паступленне сродкаў у раёнах аздзялешце дзяржаўнага банка працягваецца.

Адноўлены выпуск газеты „Железнодорожник Белоруссии“

23 лютага вышыў пасля перапынку першы нумар (1388) газеты «Железнодорожник Белоруссии». У газете змешчаны матэрыялы аб 26-й гадавіне Чырвонай Арміі і баявой дружбе чыгуначнікаў з чырвонымі воінамі.


Частка карэспандэнцый расказвае аб тым, як калектыву Беларускай чыгуначнікі, не шкадуючы сіл, працуе для канчатковай перамогі над ненавіснымі ворагамі.

Газета паведамляе аб узорах працы вагоннікаў-луніцаў. Лунінскім метадамі працуе ў вагонным участку, дзе начальнікам

тав. Клішчанка, паяздны вагонны майстра тав. Ціхановіч. Ён хутка і высокаякасна аглядае паязы, сам выконвае рамонт.

У калектыве дыстанцыі сувязі, дзе начальнікам тав. Ахрышэвіч, многія работнікі авалодалі другімі прафесіямі. «Гэта дапамагае калектыву,—піша газета,—пакоранымі тэмамі аднаўляць сувязь».

У газете змешчаны таксама цікавы матэрыялы аб удзеле чыгуначнікаў у партызанскай барацьбе супраць нямецка-фашистскіх захопнікаў у іх тыле.



23 ЛЮТАГА У ГОМЕЛІ. Салют у азнаменаванне вялікіх перамог, атрыманых узброенымі сіламі совецкай дзяржавы на працягу мінулага года.

Фото Н. ЦЫДЗІЛЬНОУСКАГА.

Новымі баявымі і працоўнымі подвігамі адказвае беларускі народ на загад таварыша Сталіна

Высокі патрыятычны ўздым

З вялікай актыўнасцю прайшоў мітынг, прысвечаны загаду Сталіна да 26-й гадавіны Чырвонай Арміі, па Гомельскай электрастанцыі.

Сакратар партбюро тав. Дановіч працягтаў загад правадыра, а потым началіся выступленні. Выкалася многія. Выступленні былі высока патрыятычныя, прасякнутыя бязмежнай любоў да сваіх Радзімы, да Чырвонай Арміі, яны былі поўны гаражага жадання дапамагчы ёй у разгроме нямецка-фашистскіх захопнікаў.

Галоўны інжынер станцыі тав. Апісімаў заклікаў калектыву на пружыць усе свае сілы, каб хутчэй ліквідаваць вышкі гаспадарання ненавіснага ворага.

Тут-жэ была ўнесена працапанова аб зборы сродкаў на пабудову танкавай калоны. Адзін за другім выступалі рабочыя і служачыя. Кожны з іх уносіў свае асабістыя зберажэнні. За першы ж дзень было ўнесена 16.500 рублёў.

Збор сродкаў працягваецца.

Не дадзім ворагу перадышкі!

БЕЛАРУСКІ ФРОНТ. (Наш кар.). Загад Вярхоўнага Галоўнакамандуючага напоўніў сэрцы воінаў цвёрдай верай у канчатковы і блізкі разгром немцаў.

У дзеючых часцях фронта праішлі мітынгі, на якіх байцы і камандзіры, праслухавшы загад таварыша Сталіна, выказалі свае думкі, пакляліся біць ворага да поўной перамогі. У П-скай часці выслушалі загад у страю. Камандзір тав. Чалы, які выступіў першы, сказаў:

— Войскі Беларускага фронта напеслі ўжо не адзін удар немцам. Вораг на сваім карку адчуў сілу гэтых удуараў. Вярхоўны Галоўнакамандуючы патрабуе ад нас піастомага ўдасканаленія свайго баявога майстэрства і поўнага выкарыстания баявой тэхнікі. Не даваць ворагу перадышкі, смелым мансурам ахватаўць флангі варожых войск! Загад на-

шага любімага Сталіна — закон

для ўсіх нас, і кожны павінен

прыкладзіць ўсе намаганні, каб

выкапаць яго поўнасцю.

Агітатар тав. Власаў расказаў, як на канкрэтных прыкладах барадьбы за Беларусь ён даводзіць да свядомасці кожнага байца вялікага значэння загада Вярхоўнага Галоўнакамандуючага.

Камандзір тав. Білаў сказаў:

— Разгарнулася масавае выгнанне акулентаў з Советскай Беларусі. У ворага адбыты яшчэ адзін беларускі горад—Рагачоў. Натхнёны загадам любімага, роднага Сталіна, мы з яшчэ большай упартасцю будзем граміць фашыстаў і мы выганім іх з нашай совецкай зямлі.

Затым выступілі тав. Камароў, Васіленка. Яны гаварылі аб найвялікім уздыме, аб гатоўнасці кожнага воіна, не шкадуючы свайго жыцця, змагацца да поўнай перамогі.

РАГАЧОЙ ЗНОЙ СОВЕЦКІ!

Вось ён, круты, высокі бераг Дняпра, адкуль некалькі дзён таму назад пачаўся штурм нямецкай абароны. У маладым, параненым сасонніку рыхтаваліся да імкілага браска нашыя пехацінцы, артылерысты, танкісты. Адсюль спусціліся поччу на тонкі лёд Дняпра нашы сапёры і падносам у немцаў пабудавалі пераправу.

Цяпер левы ляўся бераг ціхі і спакойны. Снегам запарушаны трапеці, дзе сядзелі нашы пехацінцы. У шырокай пойме Дняпра ходзіць з мішшукальнікамі сапёры і вышукваюць нямецкія міны. Другая група сапёраў падрывае гэтымі мінамі круцізу правага берага, пашыраючы вузкую і кругую дарогу.

На левым беразе, у рабе сіла Вінчын, мы падічылі пяць ліней трапеці. Наша пяхота прарвала іх за адзін дзень. На ўсім плязуле пераможнага наступлення відаць сліды разгрому нямецкіх польчынчаў. Валютоща разбітыя, пакарожаныя нямецкія гарматы.

Дарога, якая ўеца пад Дняпром, прыводзіц нас у Рагачоў. Мы едзем па Цэнтральнай вуліцы, ахутацай сіяявымі сідкі дымам. Чырвоныя языкі польмы ліжуть груды чорнага бярвення. На ўсіх відаць відаць велізарныя горы бітай пэглы.

Маладыя дзяцічы Гайдзі і Ма-

я Хлапковы сустракаюць нас ля свайго дома і вядуць па гораду.

Яны расказваюць, як шалелі мінуйлай ноччу нямецкія факельніцы і падрыўнікі. На скрыжаванні Цэнтральнай і Калінінскай вуліц уся плошча завалена цэглай, жалезнай арматурай. Гэта ўсё, што засталося ад памяшканняў большынцы, школы-дзесяцігодкі і яшчэ некалькіх каменных будынкаў. Узарваны казармы, спалены памяшканні рабынікам, спышты, у груду шчэбенія ператворана 4-я руская школа. Побач з імі пустымі вонкімі закапчалымі сценамі Педагагічнага інстытута.

Немцы ўзарвалі і спаліці ўсе дзяцінцы будынкі Рагачова—карточную фабрыку і павят дзіцячыя яслі на Усходній вуліцы. Калі нашы часці ўзарвалі і спаліці ўсе дзяцінцы будынкі Рагачова—карточную фабрыку і павят дзіцячыя яслі на Усходній вуліцы, калі сюды ўзварваліся наші байцы. Яны выратавалі сотні венецкіх людзей ад пакутіў смерці.

Марыя Ільічіча Бартайс расказала, як гаспадарыі немцаў ў Рагачове. Яны расстрэлілі карточную фабрыку 4.000 венецкіх людзей. Мінулай зімой штодзённа на гарадскіх могілках расстрэльвалі па 200—2 чалавек—жыхароў Рагачова і ваколічных вёсак. Сёлетні восню труны совецкіх людзей бы адкапаны і спалены. Косі і сяячнікі ўзарвалі і спаліці горад.

Мы іправялі дзве гадзіны ў Рагачове, і за гэты час нам расцалі столькі аб нямецкіх злачіствах, што аб іх можна пісаць сотні старонак. Сотні байцоў яслі пакуты Рагачова і мошчага ўзарвалі за Друць, каб за яшчэ далей адкінуць на землю нямецкіх падпалышчыкаў і вівальных забойцаў.

Маёр Н. ШВАНКОУ РАГАЧОУ, 25 лютага.

Працаўаць з падвоенай энержіяй!

Рабочыя, служачыя, інжынеры-на-тэхнічныя работнікі заводоў дырэкторам тав. Унітэкт сабраліся на мітынг, прысвечаны загаду таварыша Сталіна да 26-й гадавіны Чырвонай Арміі.

З вялікай увагай быў заслухаў гісторычны загад правадыра.

— Таварыши Сталін загадаў байцам і камандзірамі узасканаўцаў сваё баявое майстэрства, поўнасцю выкарыстываць баявую тэхніку для разгрому ворага, гаварылі выступіўшыя на мітынгу.

— І мы, рабочыя завода, па-

вінны працаваць з падвоенай энергіяй. Чырвоная Армія гоніць немцаў на заход. Пачалося маса

е выгнанне ворага з Беларусь. Дапаможам-же сваёй роднай Чырвонай Арміі ёле вялікай вызваленай барацьбе!

Паступіла працапова па-зборы сродкаў на пабудову танкавай калоны.

Слесар тав. Езерскі, які з вялікай цеплынёй гаварыў аб Чырвонай Арміі, упёс на сваіх асабістых зберажэннях 2.500 рублёў на пабудову танкавай калоны Тав. Пінчанка ўпёс 2.000 рублёў.

Мітынг прайшоў з вялікімі літвычнымі уздымамі. Рабочыя служачыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі завода, якія знаходзілі ў вызваленым беларус

За паспяховую падрыхтоўку і правядзенне веснавой сяўбы ў калгасах

Доблесныя воіны Чырвонай Арміі пад кіраўніцтвам Маршала Савецкага Саюза вялікага Сталіна абеданосна ідуць наперад, вызяляючы ад фашысцкай погані ашту свяшчэнную совецкую зямлю. Пачалося масавае выгнанне ямецкіх захопнікаў з Беларусі.

За два з лішкім гады свайго рывавага гаспадарання па беларускай зямлі пямяцкія захопнікі рыхынілі сельскай гаспадарцы ялікія страты. Па далёка піятых даных, у Магілёўскай області спалена 34 процэнты калгасных двароў, а ў Добрушскім, Цечоўскім і радзе другіх раёнаў мінскай області—43 процэнты. Яшчэ большыя разбурэні ў іншых областях.

Побач з палітычнай, арганізацыйнай і гаспадарчай работай выключна важнае значэнне пабываючы практичныя пытанні: падрыхтоўка да веснавой сяўбы, будаўніцтва дамоў калгаснікамі і грамадскіх пабудоў.

Наша большэвіцкая партыя і савецкія арганізаціі вызваленых раёнаў разгарнулі вялікую працу па аднаўленні народнай гаспадаркі, разбуралі пямяцкія захопнікі. Адноўляючы працэс, школы, больніцы, дзіцячыя сады і іншыя соціяльна-культурныя ўстановы.

Галоўнае ў работе партыйных савецкіх арганізацій складаючыяся з арганізацій, звязаных з аднаўленнем калгасаў. Аб'ём гэтай работы з кожным днём павялічваецца. Зараз ужо звыш 3.000 калгасаў прыняло разгарнулу арганізацыйную і гаспадарчую работу; рыхтоўка да сяўбы, адноўляючы замежскую жыўлагоду. Ваших гэтах калгасах абраны праўнікі. Закончаны збор і ўлік калгаснай маёмаці, адноўляючыяся калгасныя межы земляў і высядзіўшыя ўчасткі калгаснікамі. Калгаснікі адгульваючыя калгаснай арганізаціі жыўлагоду. Рыхтоўка інвентару і сяўбы. На калгасных садах аблікоўваецца прыклады статут сельскагаспадарчай арганізаціі і на аспове яго адноўляючыяся статуты сельскагаспадарчых арцслей, якія раней прыходзяцься кожным калгасам, у іх посяцца неабходныя дадаткі, выдзяляючы з мясцовых умоў і задач чыншага арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасаў.

Калгаснікі вызваленых раёнаў свайго даваснага вопыту добра ведаюць, што ў тых калгасах, дзе выбарами праўленняў падавалася сур'ёзная ўвага, дзе свята захоўваўся статут сельгасарцелі,—там з кожным днём багацелі калгасы, а жыццё калгаснікаў становілася ўсё больш заможным і культурным. Арганізацыйныя пытанні маюць выключна важнае значэнне для паспяховага аднаўлення і далейшага развіцця калгасаў.

Побач з палітычнай, арганізацыйнай і гаспадарчай работай выключна важнае значэнне пабываючы практичныя пытанні: падрыхтоўка да веснавой сяўбы, будаўніцтва дамоў калгаснікамі і грамадскіх пабудоў.

Наша большэвіцкая партыя і савецкія арганізаціі вызваленых раёнаў разгарнулі вялікую працу па адноўленні народнай гаспадаркі, разбуралі пямяцкія захопнікі. Адноўляючы працэс, школы, больніцы, дзіцячыя сады і іншыя соціяльна-культурныя ўстановы.

Галоўнае ў работе партыйных савецкіх арганізацій складаючыяся з арганізацій, звязаных з адноўленнем калгасаў. Аб'ём гэтай работы з кожным днём павялічваецца. Зараз ужо звыш 3.000 калгасаў прыняло разгарнулу арганізацыйную і гаспадарчую работу; рыхтоўка да сяўбы, адноўляючы замежскую жыўлагоду. Ваших гэтах калгасах абраны праўнікі. Закончаны збор і ўлік калгаснай маёмаці, адноўляючыяся калгасныя межы земляў і высядзіўшыя ўчасткі калгаснікамі. Калгаснікі адгульваючыя калгаснай арганізаціі жыўлагоду. Рыхтоўка інвентару і сяўбы. На калгасных садах аблікоўваецца прыклады статут сельскагаспадарчай арганізаціі і на аспове яго адноўляючыяся статуты сельскагаспадарчых арцслей, якія раней прыходзяцься кожным калгасам, у іх посяцца неабходныя дадаткі, выдзяляючы з мясцовых умоў і задач чыншага арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасаў.

Ствараецца трывальная рамонтная база — занава арганізуецца два рамонтныя заводы, адноўляючыя 7 МТМ капітальнага рамонту і 90 бягучага і сярэдняга. У вялікай колькасці адпушкаючыя запасныя часткі, сельскагаспадарчы інвентар, машыны і аўтотранспарт.

Прадугледжаны вялікі ўкладані на разгортаўніцу работы сярэдніх сельскагаспадарчых павучальных установ. Не менш сур'ёзная ўвага звернута на арганізацію курсаў па падрыхтоўцы трактарыстаў, брыгадзіраў, механікаў, каб ужо ў 1944 годзе насыті МТС маглі аказаць дапамогу калгаснікам у адноўленні калгасаў і атрыманні высокага ўраджая. На ўсе гэтыя мерапрыемствы дзяржава адпускае толькі па саюзнаму бюджэту 39,2 мільёнаў рублёў.

На рэспубліканскому бюджэту адпушкаючыя вялікія сумы на адноўленне сельскіх ветарынарных

* * *

I. КРУПЕНЯ
народны камісар земляробства
БССР

* * *

і зоатэхнічных участкаў, раённых ветарынарных лячэбніц, ветлабараторый, мясакантрольных пунктаў, раённых кантрольна-пасенічных станцый, а таксама іншых установ, якія абслугоўваюць калгасы і дапамагаюць ім. Задача земельных органаў, работнікаў МТС і спецыялістаў сельскай гаспадаркі—правільна выкарыстанне пытання падрыхтоўкі павінны быць заблізованы на хутчэйшае заканчэнне засыпкі, ачысткі насення і міжкалгасны аблів яго.

Паспяховае правядзенне веснавой сяўбы ў многім будзе залежыць ад становішча цягіла. Многія калгасы адразу ж установілі добры дагляд за калгаснымі коні, забяспечылі іх кормамі. Нажаль, так не ва ўсіх калгасах. Пры наліччы ў калгаснікаў дастатковай колькасці кармоў, у радзе сельгасарцелей калгасныя коні не забяспечаны кормамі, для коней не створаны нафільны ўмовы. Ужо зараз неабходна прыняць усе меры да таго, каб у першыя дні веснавой сяўбы калгаснасці паганіло было забяспечана кормамі і правільна выкарыстоўвалася на сельскагаспадарчых работах.

Побач з гэтым неабходна прызначыць кароў да палявых работ. Практика выкарыстання кароў на сельскагаспадарчых работах у вызваленых абласцях поўнасцю сябе апраўдала і дала вялікія даследаванія рэзэрвы цягавай сілы. Гэта ў многім вырашыла цікавыя пытанні ўзвышшы ў час веснавой сяўбы ў сувязі з падахонам цягіла, якое зішчылі пямяцкія захопнікі.

Вялікіх намаганняў з боку земельных органаў і калгасаў падрабле рамонт сельскагаспадарчага інвентара і машын. Гэта праца будзе ўскладнена яшчэ тым, што ў многіх калгасах разбураны кузні і адсутнічае дастатковая колькасць кавалёў. У сувязі з гэтым неабходна ўжо зараз арганізаваць працу кузняў МТС, калгасаў і прыступіць да падрыхтоўкі кавалёў, шырокія прыцягваючыя да гэтай работы жанчын.

Асобнай увагі заслугоўвае таксама рамонт, выраб транспарта і зброя, а таксама выраб і рамонт дробнага сельскагаспадарчага інвентара.

З вялікай колькасці агратэхнічных мерапрыемстваў, выкладзеных у аграўкаваннях Наркамзема БССР і добра вядомых земельных работнікам, спецыялістам сельскай гаспадаркі і калгаснікам Беларусі, у першую чаргу неабходна выкарыстоўваць наступні

сабам у прыстасаваных памяшканіях пад наглядам старшага агранома райзэмадзела і выдаваць калгасу адпаведную даведку аб годнасці насення да сілубы.

Выкарыстанне гэтага мерапрыемства дасць магчымасць кожнаму калгасу значна палепшыць якасць насення. Таму ўсе сілы земельных работнікаў павінны быць заблізованы на хутчэйшае заканчэнне засыпкі, ачысткі насення і міжкалгасны аблів яго.

Паспяховае правядзенне веснавой сяўбы ў многім будзе залежыць ад становішча цягіла. Многія калгасы адразу ж установілі добры дагляд за калгаснымі коні, забяспечылі іх кормамі. Нажаль, так не ва ўсіх калгасах. Пры наліччы ў калгаснікаў дастатковай колькасці кармоў, у радзе сельгасарцелей калгасныя коні не забяспечаны кормамі, для коней не створаны нафільны ўмовы. Ужо зараз неабходна прыняць усе меры да таго, каб у першыя дні веснавой сяўбы калгаснасці паганіло было забяспечана кормамі і правільна выкарыстоўвалася на сельскагаспадарчых работах.

Побач з гэтым неабходна прызначыць кароў да палявых работ. Практика выкарыстання кароў на сельскагаспадарчых работах у вызваленых абласцях поўнасцю сябе апраўдала і дала вялікія даследаванія рэзэрвы цягавай сілы. Гэта ў многім вырашыла цікавыя пытанні ўзвышшы ў час веснавой сяўбы ў сувязі з падахонам цягіла, якое зішчылі пямяцкія захопнікі.

Вялікіх намаганняў з боку земельных органаў і калгасаў падрабле рамонт сельскагаспадарчага інвентара і машын. Гэта праца будзе ўскладнена яшчэ тым, што ў многіх калгасах разбураны кузні і адсутнічае дастатковая колькасць кавалёў. У сувязі з гэтым неабходна ўжо зараз арганізаваць працу кузняў МТС, калгасаў і прыступіць да падрыхтоўкі кавалёў, шырокія прыцягваючыя да гэтай работы жанчын.

Асобнай увагі заслугоўвае таксама рамонт, выраб транспарта і зброя, а таксама выраб і рамонт дробнага сельскагаспадарчага інвентара.

З вялікай колькасці агратэхнічных мерапрыемстваў, выкладзеных у аграўкаваннях Наркамзема БССР і добра вядомых земельных работнікам, спецыялістам сельскай гаспадаркі і калгаснікам Беларусі, у першую чаргу неабходна выкарыстоўваць наступні

пяці асноўныя патрабаванні: максімальнае накапленне і захаванне вільгаці ў глебе, накапленне і правільнае выкарыстанне ўгнаенніку, высокая якасць апрацоўкі зямлі. Спецыялісты сельскай гаспадаркі, праўленні калгасаў, работнікі МТС павінны, зыходзячы з мясцовых умоў, зараз прадумаць рад мерапрыемстваў, якія забяспечыць максімальнае накапленне вільгаці ў глебе, і арганізаваць вывоз гною па калгаснае поле, скарыстаць на ўгнаенне падрыхтаваны ў свой час торф і другія мясцовыя ўтварэнні.

Высокая якасць апрацоўкі зямлі з'яўляецца самай адказнай задачай работнікаў земельной сістэмы і спецыялістаў сельскай гаспадаркі. Пры гэтым траба ўлічыць тое, што зябліва праведзенна зусім мала, а таму вясной траба своечасова ўзараць поле.

Ажыццяўленне гэтых мерапрыемстваў будзе залежыць ад правільнай арганізацыі працы. Паляводчая брыгада—асноўная форма арганізацыі працы ў калгаснай вытворчасці, а ўмелы арганізаваны звенік дадуць магчымасць падвойшы ўфіцыйна скарыстаць працу кожнага калгасніка для дасягнення высокіх ураджаяў. Неабходна мець на ўвазе, што праца брыгад можа быць паспяховай толькі пры ўмове правільнага і своечасовага ўліку працы калгаснікаў. Пытанне арганізацыі працы ў калгасах з'яўляецца надзвычай важным, а таму земельныя работнікі, спеціялісты сельскай гаспадаркі і праўленні калгасаў ужо зараз павінны арганізаваць паляводчыя брыгады і звенікі ў кожнім калгасе і наладзіць улік працы калгаснікаў.

Работнікі земельной сістэмы, спеціялісты сельскай гаспадаркі, усе калгаснікі, патхінія перамогамі нашай герайчай Чырвонай Арміі, прыкладуць усе намаганні да таго, каб своечасова падрыхтаваць зорніцу, узорна правесці веснавую сяўбу ў вызваленых раёнах Беларусі і дасць фронту і краіне як мага больш сельскагаспадарчых прадуктаў.



БЕЛАРУСКІ ФРОНТ. З вялікім уздымам у воінскіх часцях адбыўся мітынг, прысвечаны загаду Вярховага Галоўнакамандуючага таварыша Сталіна, на здымку: Мітынг у Н-ской чацві. Падпісаны А. АЛЕХІН чытае загад.

Фото Н. ЦЫДЗІЛЬКОУСКАГА.

Сёння ў Мозыры

(Ад спэцыяльнага нарэспандэнта «Совецкай Беларусі»)

Многа гора і пакут перанеслі горад і яго жыхары. Чорная нач стаяла над Мозырам у час нямецкай акупацыі. Сведкі гэтых цяжкіх дён засталіся. Гэта не памяя сведкі. Разбураныя, спаленыя, узарваныя дамы кryчачь аб злачыстах гітлераўскіх бандытав, клічучы да помсты.

Да вайны ў Мозыры налічвалася каля 30.000 чалавек, зараз тут не больш 3.000. Гэтыя людзі перанеслі на сваіх пляцах, у сэрцы велізарнае гора. Няма амаль ніводнай сям'і, якой бы немец не напёс пепаправімія страты. Вось чаму лютай нянаўсцю да немцаў гарачь вочы совецкіх людзей, якія прысутнічаюць на гарадской плошчы, дзе прыводзіцца ў выкананне спрадвядлівы і няўмольны прысуд народна здраднікам Радзімы. Вось вісліп яны—агідныя паслугачы нямецкіх фашыстаў — начальнік паліцыі Падбярэзы, паліцыйская Супрун і Цітоў. Ім не ўдалося схавацца ад поместнай руکі народа. Яна пасціглі іх і пакарала.

— Сабакам — сабачая смерц!

— Нашаліся, звяры! — кryчачь знатоўшы.

Сярод масы людзей стаіць жанчына. Глыбокія зморшкі перасеклі ёе твар. Усе ведаюць яе. Гэта настаўніца адной з мозырскіх школ тав. Казлоўская. Яна адчула на сабе ўсе жахі нямецкай акупацыі. Не некалькі разоў арыштоўвалі, катаўвалі, пераламалі пагу толькі за тое, што яна—совецкі чалавек—не хацела схіліць галавы перад іраклятымі акупантамі.

— Таварышы, даражэнкія мас, — кажа яна, звярнуўшыся да знатоўшы. — Сёня пакараны гэтыя гады, але я веру, спадзяюся, што іх гаспадароў—памецкіх душатубаў таксама не міне кара за ўсе іх злачыствы. Хутка прыдзе канец ім усім.

Зарастуць быльнегам магілы ліхадзеяў, а да вызваленых людзей верненца шчаслівае жыццё. І хоць сёня яшчэ тут вялікія цяжкасці—вынікі нямецкага панаванія,— новае жыццё цвёрда ўваходзіць на вуліцы горада. Жыве старажытны беларускі Мозыр! Жыве! Якія намагаліся нямецкія бандыты зішчыць яго, зламаць яго горды дух, ён выжыў. А цяпер з кожным днём ўсё больш і больш атуняе, залечвае цяжкія раны.

Сёня ў Мозыры, на сходах рабочых, служачых і чыгуначнікаў, актыўна абмяркоўваюць пісьмо доблесных войцаў Мозыра.

Брацкая дапамога

БРЫЧАУ. (Наш нар.). Сюды прыбылі яшчэ 29 трактараў, а таксама 12 культиватораў і 11 плугоў. Гэта ўсходнія області Савецкага Саюза аказваюць брацкую дапамогу калгасаму сіянству вызваленых раёнаў Беларусі.

Для раёнаў Магілёўскай облас-

скай дынізіі, якія вярнулі жыхарам горада свабоду і жыццё.

«Браты і сёстры! Слаўныя сыны і дочки беларускага народа, — пішуць воіны.— Байцы, сержанты і афіцеры Гвардзейскай мінамётнай Мозырскай Чырвонай арміі! Гэтыя часы заклікаюць вас прыкладці ўсе намаганні для хутчайшага аднаўлення заводаў, фабрык, МТС і калгасаў. Мы запішуем вас, што свой славіны гвардзейскі сцяг з чэсцю пранімаем па заход скрозь агонь бітваў.

На ўзгоркавых вуліцах горада зранку дзецы спяшаюцца ў школу.

У першыя ж дні вызваленія горада ў гарком партыі прышлі 70-гадовы настаўнік тав. Перадніскі і настаўніца тав. Казлоўская, якія прапанавалі свае паслугі. Пастаўнікі і дзецы сабралі мэблі, падручнікі, адшукалі школа пішыбы—і зараз у Мозыры поўным ходам ідуць заняткі ў сярэдні і двух пачатковых школах.

На сходах мазырчане склалі адказнае пісьмо, у якім пішуць:

«Мы не застанемся ў дыні з перед вами. Усімі сіламі дапаможам вам у свяшченнай барацьбе з заклітым ворагам нашай Радзімы. Мы ададзім усе сілы на аднаўленне народнай гаспадаркі.

Адроджаныя фабрыкі і заводы будуть лепшымі здказамі беларускіх людзей па вони баявія подвігі, лепшымі помнікамі героям, якія загінулі ў баях за вызваленіе беларускага Палесся».

14 студзеня быў вызвалены Мозыр. За гэтыя кароткі час ужо зроблена многае. 10 лютага даў першую працу прыкладці адноўлены млын. Адноўлены электрастанцыя, вадаправод, хлебапякарня, мясакамбінат, трэці цырульні, хутка адкрыцца майстэрні індывідуальнага пашыву. На мэблевай фабрыцы прыступілі да вырабу сталоў, крэслаў, дзіцячых лавінак. Працујуць кравецкая і шаўецкая арцелі, якія выконваюць заказы воінскіх часцей і абслугоўваюць насельніцтва. Арцель «Молат» да вайны вырабляла ніжніраваныя ложкі, веялкі, трэссы. Цяпер арцель зноў адноўлена. Праўда, цяпер яна вырабляе жалезныя скобы, неабходныя на будаўніцтве, формы для хлебапякарня, але хутка будзе вырабляць больш складаныя рэчы. У хуткім часе пачне працаўніц скурзавод.

Вядзецца падрыхтоўка да аднаўлення лесазавода «Пхоў». Тут мяркуюць падніць з дна Прыпіты затонленыя каштоўныя часткі аbstalіяванія. Патопленыя гэтыя часткі былі механікамі завода тав. Вікенцьевым яшчэ ў 1941 годзе перад уступлеем немцаў у горад. Акупантамі імкнулася пусціць лесазавод «Пхоў», шукалі падніць часткі аbstalіяванія, паватабяцілі карову і калі таму, што

скажа, дзе зноўшыцца гэтыя дэталі. Але дарэмна. Ніхто не скажаў гэту, і завод немцы не здолелі эксплаатаваць.

Цяпер прадпрыемства аднаўляецца. Сюды прыехаў тав. Вікенцьев і хутка будзе прыступіцца да мантажу аbstalіяванія. Лесазавод будзе адбудаван і дасць піламатэрэялы для адроджэння разбуранай гаспадаркі горада і области.

На ўзгоркавых вуліцах горада зранку дзецы спяшаюцца ў школу.

У першыя ж дні вызваленія горада ў гарком партыі прышлі 70-гадовы настаўнік тав. Перадніскі і настаўніца тав. Казлоўская, якія прапанавалі свае паслугі. Пастаўнікі і дзецы сабралі мэблі, падручнікі, адшукалі школа пішыбы—і зараз у Мозыры поўным ходам ідуць заняткі ў сярэдні і двух пачатковых школах.

На Кіеўскай вуліцы закончан рамонт будынка, дзе на дніх будзе размешчаны дзіцячы дом, абсталёўваецца дзіцячы прыёмпік.

Іра лекавую дапамогу насельніцтва Мозыра прыя пемцах і маравіц не магло. Бруд, песьната і цемра — умовы, у якіх жыхары былі пастаўлены акупантамі, выклікалі розныя эпідэмічныя хваробы. Але беларуское Палессе зноў будзе здаровым краем! За месяц з дня выгнання немцаў органы аховы здароўя адкрылі толькі ў Мозыры дзве больніцы, паліклініку і аптэку. Адкрываюцца медпункты на вёсцы.

Мазырчане далучаны да жыцця ўсёй нашай вялікай Радзімы. Вулічныя рэпрадукторы і радыё-крапкі па кватэрах перадаюць голас роднай Масквы. І калі Масква салютуе нашым доблесным войскам у чэсць перамог на франтах Айчынай вайны, рэха артылерыйскіх залшыў чуеца над вуліцамі Мозыра, яго высокімі ўзгоркамі і многаводнай Прывіццю, выклікае сярод насельніцтва велізарную радасці і захапленне.

Зварот жыцця адчуваеца ва ўсім і ў прыватнасці ў аўявах, расклешенных па гораду: у адных патрабуюцца кадры розных квалифікацый для прадпрыемстваў і установаў, другія расказваюць аб стварэнні палескага ансамблю песні і танца. Гэта толькі пачатак. Пройдзе час, і сталіца беларускага Палесся — старажытны прыгожы горад Мозыр памаганням вызваленых беларускіх людзей зажыве поўнакроўна, шчасліва.

С. ШАУРОВА.

Завоз тавараў у Магілёўскую область

Дзяржава аказвае вялікую дапамогу насельніцтву вызваленых раёнаў Беларусі. Толькі ў раёнах Магілёўскай области ў першым квартале 1944 года завозіцца розных тавараў на суму 9,5 мільёнаў рублёў. Паступіла і реалізация 6 вагонаў харчовых і працьвітавальных тавараў на суму больш 4 мільёнаў рублёў. Чакаецца завоз сукна, тканин, трыватажу і гатовага адзення на суму 800.000 рублёў.

Міжнародная інфармацыя

Замежны друк шырока папулярызуе загад таварыша Сталіна

НЬЮ-ЁРК, 25 лютага. (ТАСС). Загад Вярховага Галоўнага камандуючага Маршала Советскага Саюза І. Сталіна ў сувязі з 26-й гадавінай Чырвонай Арміі быў шыроко распаўсюджаны амерыканскімі радыё. Амерыканскія газеты апублікавалі загад на відным месцы. Газета «Нью-Ёрк Геральд Трайбліон» змясціла загад таварыша Сталіна пад загадом: «Нацысты пазбавіліся 75 процентаў сваіх завоёў». Загадавак газеты «Нью-Ёрк Таймс» гаворыць: «Сталін прадбачыў па-

раженне прапанінка, 75 процен-

таў акупіраванай тэрыторыі вых-

валена. Становішча нацысту

з'яўляецца безнадзейным».

* * *

ЛОНДАН, 25 лютага. (ТАСС).

Лонданскія радыё перадало на

многіх мовах змест загада Ві-

хойлага Галоўнага камандуючага

Маршала Советскага Саюза

І. Сталіна ў сувязі з 26-й

гадавінай Чырвонай Армії. Усе

англійскія газеты змясцілі на

відных месцах вытрымкі або пе-

раказы гэтага загада.

ВЫСТУПЛЕНИЕ АНГЛІЙСКАГА МАРСКОГА МІНІСТРА У БЕЛФАСЦЕ

ЛОНДАН, 25 лютага. (ТАСС). Як перадае англійскае міністэрства інфармацыі, марсікі міністр Александэр выступіў у Белфасце (Паўночная Ірландыя) з прамовою ў сувязі з 26-й гадавінай Чырвонай Армії.

«Сёня, — сказаў Александэр, — мы адзначаем подвіг Чырвонай Арміі СССР. Розніца паміж становішчам, якое існавала ў гэтым дні на рускім фронце год таму назад і сёня, з'яўляецца найлепшым сведчаннем доблесці со-

вецкай арміі і совецкіх паветра-

ных сіл».

Даўши агляд паведаноснаму

шляху Чырвонай Армії, які прой-

дзены ёю за гэты год, Александ-

эр заявіў: «Мы відаем гэтым в-

ідзіям перамогі совецкіх наземных

армій і паветраных сіл. Пасын-

кіи совецкаму ўраду і ўсім сов-

ецкімі грамадзянам нашы сардэ-

чныя віннаванія, мы жадаем ім

самых вялікіх поспехаў ва ўсіх

іх намаганнях у прадставчым го-

дзе».

ДЗЕЯННІ АВІЯЦІІ САЮЗNIКАУ

ЛОНДАН, 26 лютага. (ТАСС). Як паведамляе міністэрства авіяцыі, у почве на 26 лютага даволі вялікія злучэнія англійскіх бамбардировышчыкаў зрабілі налёт на Германію. Асабліва жорсткім атакамі двойчы на працягу почы падвяргаўся Аугсбург—важны цэнтр вытворчасці авіяматораў і руха-

ліся 24 англійскія самалёты.

ВЫСАДКА ЮГАСЛАВІСКІХ ПАРТЫЗАН НА ВОСТРАВЕ БРАЧ

ЖЭНЕВА, 26 лютага. (ТАСС). Як паведамляе з Югаславіі, югаславскія партызаны высадзіліся на востраве Брач (у Адрыйскім моры, на поўдзень ад го-

да Спліт). Дэсанты аперациі

была праведзена калі горада Мілан,